

Чырвоная Зьмена

№ 222 (1189) | Чацьвер, 25-га верасьня 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАДПІСКІ:

1 месіць	30 кап.
3 месіцы	90
6 месіцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
сакратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Кіеўска-Менскіх 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВYДАНЬНЯХ.

Контр-рэвалюцыйнае

ДА X ЗЬЕЗДУ КОМСАМОЛУ БЕЛАРУСІ

Кожны комсомолец
і ўся працоўная моладзь
выпісвае і чытае газэту
„Чырвоную зьмену“

Сьцерці з твару зямлі агідную чорнасоценную зграю

Удзяцярэм свае сілы на выкананьне пяцігодкі ў 4 гады,—так заяўляюць масы працоўных у адказ на контррэвалюцыйныя дзеянні шкодніцкай арганізацыі

Комсамольскае прывітаньне вернаму вяртавому соцыялістычнага будаўніцтва—АДПУ

ОРГАНИЗАТОРЫ ГОЛАДУ

АДПУ вывэрта буйная шкодніцкая, контр-рэвалюцыйная арганізацыя, якая разгарнула сваю падрыўную работу на адным з важнейшых вучасткаў соцыялістычнага будаўніцтва—на вучастку харчовага забеспячэння рабочых і працоўных мас нашай краіны.

Ворагі далёка не выпадкова выбралі гэты вучастак, дасканала разумеючы, што, дэарганізуючы забеспячэнне рабочых цэнтраў харчаваннем (мяса, рыба, гародніна, консервы) і імкнучыся стварыць абставіны голаду, яны б'юць на найбольш адчувальных зьвязках нашай соцыялістычнай будовы.

Ворагі дзейнічалі разлічана і хітра. Яны паставілі сабе задачай арганізаваць голад, абвастрыць дзжжасці соцыялістычнага будаўніцтва і тым самым выклікаць неадвольнае працоўных мас. У гэтых мэтах шкоднікі прадырмалі самыя мудраныя метады дэарганізацыі і падрыўу нашага забеспячэння прадуктамі. Яны рабілі ўсё каб выклікаць зрыў сыравіннай базы мясагатавальна і загатоўваць жыўды. Яны арганізавалі перыодычныя крызісы на мясным рынку, гублілі тысячы гадоў жыўды, васылаючы іх у адны цэнтры ў колькасці, якая перавышае патрабаванні і астаўляючы другія цэнтры зусім бля жыўды. Яны арганізавалі нэрхтоўкі гародніны такім чынам, каб згнаць іх, яны вытваралі зрыў і панамы ў рыбнай справе і г. х.

У гэтай разгорнутай рабоце шкоднікі выяўляюцца ва ўсёй паўваде гносна, авьвэрал, гатовы на любую подласць, не задумваючы ні перад якой провокацыяй, фізыяномія вьвасага ворага, які шалёна супраціўляецца. Адаць на голад мільёны працоўных, мільёны дзятвары, выклікаць такі джжасці, які-б прымусілі пролетарскую дыктатуру капітуляваць перад вьважным імперыялізмам—такі шлях, намечаны шкодніцкай арганізацыяй.

Хтэ-ж гэтыя паны—арганізатары голаду? Штэ в сабе ўдэла гэтай кампанія авьвэралх провакатараў?—Генерал-майёр і абшарнік Разанцаў, рыбны прамыслоўца і гандляр Ванецаў, калет Каратыгін, менавік Вайлошнікаў і інш.—вось бучет главароў арганізацыі, адця в філіялау шкодніцкай арганізацыі, якая ахапіла шматлікія галіны народнай гаспадаркі нашай краіны.

А за сьвіноў гэтай банды малачыць фігура усюды існуючага агента чужаземнай буржуазіі, ангельскага контр-разьведчыка і прадстаўніка бэзоннай фірмы „Уніон Болд Сторедж“, пана Фотэргіла.

Права яго рукі пані „патрыяты“—Казаровы, Ізерскія, Арцыбушавы атрымоўвалі на падрыхтоўку голоднай сьмерці для дзяцей нашай краіны дзясяты тысяч рублёў.

А, а другога боку, гэтая арганізацыя контррэвалюцыйнараў, якая працавала на ўтрыманьні капіталістычнай і эмігранцкай белавардзейшчыны, унутры краіны была зьв-

зана со шкодніцкай арганізацыяй кулацкіх капіталістычных груп Кандрацэва і Громана—гэтых груп осэрэў, кадэстаў і менавікоў, якія рыхтавалі палітычнае аформленьне гноснай работы шкоднікаў у розных галінах народнай гаспадаркі. Групы Кандрацэва і Громана рыхтавалі белы ўрад, які павінен быў узяць уладу на глебе, прыгатаванай для капіталістычнай растаўрацы іх філіяламі.

Трэба в усёй дэвярозасьці адначыць, як настойліва і шырока была задумана шкодніцкая работа, накіраваная на падрыў першай у сьвечэ пролетарскай дзяржавы.

Усяго наву гадоў назад органы АДПУ выкрылі работу шахцінскіх шкоднікаў, якія гублілі нашу вугальную і рудную прамысловасьць. Нядаўна АДПУ ўскрыла шкодніцкія арганізацыі ў мэталюргіі, машынабудаўніцтве, на транспарце, у хэміі і ваеннай прамысловасьці. Усяго некалькі тыднёў назад былі апублікаваны весткі аб выкрыцці шкодніцкай работы груп Кандрацэва, Громана, якія працавалі ў органах, кіраваўшых нашай сельска-гаспадарчай палітыкай і практыкай. Тут шкоднікі, паміма ўзвух мерапрыемстваў, імкнуліся працягнуць сваю кулацкую палітыку праз органы Наркомзему, органы сельска-гаспадарчай і крэдытнай коопэрацыі. Цяпер выкрыта гняздо шкоднікаў, якія сабрахліся пад відом спецыялістаў у органах забеспячэння прадуктамі. Гэтая выключная праворнасьць і выключная ўпартасьць в боку клясавага ворага тлумачыцца тым простым фактам, што вораг узначавікі бачыць, разуме, адчувае наш рост, нашы посьпехі, з аднаго боку, і бьвнадзёінасьць, абрачонасьць атакуемых пролетарыятам капіталістычных элемэнтаў нашай краіны—в другога.

„Цяпер альбо ніколі“—вось іх пароль, пароль гоных правакатараў голаду.

3 паказаньня Разанцава, Аляксандра Васільевіча

(Былы абшарнік і інтэнданці генерал, зараз профэсар і старшыня тэхні. савету холад. камітэту пры Наркомгандлі СССР)

АД 12 ВЕРАСЬНЯ 1930 Г.

Мае палітычны пераконаны прымусілі пайсьці мяне на шлях барацьбы з сав. уладай. Я павінен быў дзвесьці, што пролетарыят ня можа аднавіць і ўзвьяць гаспадарчае жыцьцё краіны, і гэтага я мог дасягнуць толькі пры паяўнасьці к-р. арганізацыі, якая-б зрывала ўсе мерапрыемствы, накіраваныя да ўзвьяцьня халадзільнай і мясной справы, каб, пазбавіўшы краіну мяса і прывёўшы яе да голаду, аблегчыць магчымасьць зьмены існуючай улады ў бок, накіраваны да маіх палітычных пераконаньяў, г. зн. да ўстаўвельня буржуазна-дэмакратычнай рэспублікі. Я ясна ўаулаў сабе, што ўстаўвельне буржуазна-дэмакратычнай рэспублікі магчыма толькі пры ўмове падтрыманьня гэтага ладу капіталістычнымі дзяржавамі. У прыватнасьці, я меркаваў, што найбольшы ўдзел у гэтай справе павіна прыняць Англія, як краіна найбольшь высокага капіталістычнага разьвьяцьня.

„Цяпер альбо ніколі“—вось іх лэзунг, лэзунг нагоднікаў, якія адчуваюць як топацца з кожным днём іх надзеі на капіталістычную рэстаўрацыю.

З якой цотжасцю ў сьвятле выкрытай справы паноў Разанцава, Кандрацэва і Громанаў стане перад кожным пролетарам і працоўным барацьба нашай партыі супроць правага опортунізму, які прыкрывае клясавага ворага.

Менавіта дзкуючы недастатковай дбайнасьці, менавіта дзкуючы перадавер'ю буржуазным агентам, якія захаваліся пад маскай „спэцыялістаў“, менавіта дзкуючы права-опортуністычным настроям добрабыту і клясавай сьлэпатам, гоняы шкодніцкія групы маглі разгортаць сваю падрыўную работу.

Вось чаму нашай буйнейшай задачай—вывадам з выкрытай справы павіна быць:

— Больш дбайнасьці, больш няласавай зьркасьці, мацней удары па правам опортунізьме, які спрабэ разброць пролетарыят! Мацней агонь большавіцкай саманрыткі, якая мобілізуе дбайнасьць мас.

Другая буйнейшая задача—гэта задача—форсаваньня выкаўні сваіх, пролетарскіх кадраў і ў прыватнасьці кадраў у органы рабочага забеспячэння і ў коопэрацыю. Комсамол павінен вылучыць тысячы маладых пролетараў у апарат коопэрацыі і ў органы забеспячэння.

Вораг задумаў душыць нас пятаю голаду. Вораг задумаў прапіндуць у найбольшь чутлыя поры нашай будовы. Вораг аблічыўся! Яго агенты выкрыты і абьвброены. Верны вяртаўнік пролетарскай дыктатуры—АДПУ—зноў і зноў аказуся на сваім б'влым пасту.

Мільёны масы пролетарыяту, на ўладу якіх шкоднікі накінулі сваю ўдаўную пятаю, адказваюць патрабаваньнем б'взв'літаснага суда над авьвэралым ворагам.

(3 перадаваў „К. П.“)

НІЯКАЙ ЛІТАСЬЦІ ШКОДНИКАМ І КОНТРРЭВОЛЮЦЫЯНЭРАМ!

Вестка аб выкрыцці контр-рэвалюцыйнай і шкодніцкай арганізацыі, якая ставіла сваёй задачай разбурэньне харчовай прамысловасьці і арганізацыю голаду ў СССР маланкай абляцела ўсе прадпрыемствы і ўстановы гор. Менску. 23 верасьня і ўчора на фабрыках і заводах, савецкіх установах і самаўтужных арцелях адбыліся мітынгі, на якіх рабочыя і працоўныя у вынесеных рэвалюцыях з усёй рашучасьцю патрабуюць ад Савецкага ўраду прыняць самыя рашучыя заходы да контррэвалюцыйнараў і шкоднікаў рабочага забеспячэння.

Рабочыя чырванаштаўдартнага скурапаго заводу „Бальшавік“ абураны шкодніцкай дзейнасьцю агентаў сусьветнага імперыялізму і ааўдэлююць, што белавардзейскай сволачы ня ўдасца сарваць соцыялістычнае будаўніцтва ў нашай Савецкай краіне.

Рабочыя заводу „Бальшавік“ перадалі ў партыю 8 рабочых з 20-гадовым вытворчым стажам, а таксама вылучылі 5 чалавек на работу ў коопэрацыйны апарат.

Мы патрабуем вышэйшай меры пакараньня—растрэлу, мы толькі для кіраўнікоў контррэвалюцыйнай арганізацыі, але і для тых, хто ім садзейнічаў!

Пролетарскае прывітаньне вяртаўніку рэвалюцыі АДПУ!

— У адказ на шкодніцкія дзеянні контррэвалюцыянэраў, мы, рабочыя, адкажам лшчэ большым згуртаваньнем вакол камуністычнай партыі, яшчэ большым напружаньнем вакол выкананьня і перавыкананьня прамфіплянэ, так заявілі рабочыя, работніцы і адміністрацыйна-тэхнічны персонал Менскай абутковай фабрыкі. **Організатарам харчавых цяжкасьцяў ня ма літасьці, і яны павінны быць зьнішчоныя.**

Сьмерць ворагам соцыялістычнай будовы!

Няхай жыць АДПУ—верны вяртаўнік дыктатуры пролетарыяту!

Няхай жыць Ленінская Камуністычная партыя!

Агульны сход рабочых, заводу „Арэвапрацоўшчыні“ у ліку 700 чалавек патрабуе ад

гя прапанаваў мяне на першы час 10.000 ф. стэрлінгаў; я яго прапанову прыняў і прыступіў да ўтварэньня контррэвалюцыйнай шкодніцкай арганізацыі, у чым мне дапамагалі Драўлоў В. П., які зьмываўся раўсіска м прадстаўніком фірмы „Уніон“. Працаваў ён у той час у Наркамземе, дзе ён была ўтворана таксама шкодніцкая арганізацыя. Я яму сказаў аб прапанавах Фотэргіла, і ён быў у курсе ўсяго пытаньня.

Асноўным кашчэнкам быў Эстрып. Драўлоў, Левяндоскі і Дзвісаў.

урату растрэляць выкрытую шайку шкоднікаў і контррэвалюцыянэраў.

У адказ на вылазку контррэвалюцыйнараў,—гаворыцца ў рэзалюцыі,—мы лшчэ шчыльней агуртуем свае шэрагі вакол партыі для выкананьня пяцігодкі ў чатыры г ды. Ніякія спробы клясавых ворагаў не саб'юць рабочую клясу в вьвлікага ленінскага шляху!

Рабочыя і работніцы Менскай шчавінай фабрыкі патрабуюць б'взв'літаснага пакараньня для тых, хто ставіў стаўку на арганізацыю голаду.

У адказ на спробы аднавіць паванавьне абшарнікаў і капіталістаў, удзв'яцярэм сваю волю, свой энтузіязм і актыўнасьць на выкананьне і перавыкананьне пяцігодкі ў чатыры гады, адцягачы з свайго шляху ніякіх, нявэраў, опортуністаў і ўмацняючы барацьбу з прагудльчыкамі і латуамі. Для гэтай мэты законтрантуем сябе за вытворчасць да канца пяцігодкі.

Перамагаючы джжасці, разам з камуністычнай партыяй і пад яе кіраўніцтвам, пойдзем уперад да новых перамог.

Рабочыя спецыялісты, служачыя і экскурсанты 1-ай Усебеларускай выставы сельскай гаспадаркі і прамысловасьці, заслухаўшы паведамленьне аб контррэвалюцыйнай арганізацыі Разанцава, Каратыгіных—былых абшарнікаў, генэралаў і іншых белавардзейскіх адьдаў, авьвэраюць партыю і ўрад, што аддадуць усе свае сілы на выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады.

Сход катэгорычна патрабуе ад Савецкага ўраду вышэйшай меры пакараньня да агідных влачыццаў.

Павачарговае паседжаньне прэзыдыуму Усебеларускага Камітэту саюзу харчавікоў у адказ на новы акт контррэвалюцыйнага шкодніцтва авьвэраўналася да ўсіх працоўных Харчсмакавай прамысловасьці з вьвклікам ўмацніць сваю ўпартую барацьбу за выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады.

З свайго боку, прэзыдыум палічнэй неабходным узяць больш шырокі і рашучы курс на арабочнае апарату нашых Харчсмакавых арганізацыяй.

Агульны сход супрацоўнікаў Бельмаса і Бельрыбы кляіць ганьбаф контррэвалюцыйную шайку, якая сваёй працай імкнулася выклікаць галадоўку ў Савецкім Саюзе. Мы катэгорычна патрабуем ад улады суровага пакараньня контррэвалюцыйнай зграі.

Няхай ведаюць шкоднікі, што рабочая кляса пад кіраўніцтвам партыі моцна трымае вававы Бастрычнікавай рэвалюцыі і ў любую хвіліну дасць рашучы адпор ворагам, які імкнуліся зрабіць замах на дыктатуру пролетарыяту.

А. Разанцаў.

Чырвоны абов эдаў 17 тон збожжя

ТРЫМАЙ АДКАЗ БАЛЬШАВІЦКАМУ ЦК

Што ты зрабіў для рэалізацыі адовы ў сябе на фабрыцы, заводзе?

Шырэй разгорнем соцыялістычную контрактацыю і вярбоўку ўдарнікаў імя 3-га году пяцігодкі

Завал на складзе ліквідаваны

Складская адміністрацыя дэзэртывала з нядзельніку

Гэтымі днямі на заводзе быў наладжан нядзельнік для ліквідацыі завалаў лесу. На нядзельнік, апрача партыйцаў і комсамольцаў, зьявіліся і беспартыйныя рабочыя. Работа праходзіла з увядым. Завал на складзе ў асноўным ліквідаваны.

Трэба адначыць расхлябанасць адміністрацыі складу. Ведаючы, што работа пачнецца а 6-й гадзіне, адміністрацыя зьявілася з вялікім спазненнем. Заг. складу Сапэрсон спазніўся на 45 хвілін. дэсятнік Мудрынскі на 30 хвілін. Корман і Пальман на гадзіну. Сьцяпан Капышка зусім не зьявіўся. Р. Н.

Не пакінем завод да канца пяцігодкі!

Мы, група рабочай моладзі токарнага цэху зав. "Энэргія", у адказ на адову ЦК УсеКП(б) абавязваемся не пакідаць завод да канца пяцігодкі. Выклікаем паследаваць нашаму прыкладу ўсіх астатніх таварышоў нашага заводу.

СЛОНИМ Л., СУРКО Н., КОРЧЫК, КАРНЕЙ і ЦЭНЦЫПЕР.

Лічу сябе мобілізаванай і выклікаю ўсіх рабочых

На заклік ЦК Усе П(б) аб ліквідацыі прарываў на фронце выканання і перавыканання прамфіплян, з сеньдэшняга дня лічу сябе мобілізаванай на выкананне даручанай работы да канца пяцігодкі.

Выклікаю паследаваць майму прыкладу рабочых корпуснага цэху і ўсіх рабочых заводу. Работніца Н КІФАРАВА

Даем соцыялістычны абавязак

З мэтай найлепшага выканання прамфіплян на працягу ўсіх 5 год, мы, ніжэйпадпісаныя рабочыя заводу "Комінтэрн", даем соцыялістычны абавязак застацца да канца пяцігодкі на заводзе "Комінтэрн". Чыкун Багарэд Д., Нецьвёў, Рагажынскі, Левін, Зелікоўскі, Багатыроў, Бінун, Вігдаровіч, Білецкі, Іваноў, Каган, Мядушэўскі, Лепэрт, Кучынскі, Скакаў, Цімафееў, Еўдахіменна, Абрыв і Ўгус.

Пачынаем перазаключэньне колдагавору

Пачынаецца падрыхтоўка да перазаключэньня колдагавору, стварэння часовага кантрольнага камісіі, спецыяльнай брыгады для правяркі выканання колдагавору 1930 г. Падрыхтоўчая праца і правярка колдагавору павінна быць скончана да 24 верасня. Уся праца цесна звязана з правядзеньнем у жыццё адовы ЦК.

Завод "Кастрычнік"

"Справы" МЦРК у Барысаве

Барысаў, 22. (Па телефону ад нашага юнкора). У сувязі з адовай ЦК УсеКП(б), у якой запланаваны пытанні і грамадскага харчавання, "дэгія навалоры" г. Барысаў робіць налет на Усе еталоўні, склады і г. А. На складзе гародніны згніло 116 цэнтнераў аблім. У іраме № 17 згніло 124 цэнтнеры бульбы. У іраме № 8 згніло 2.00 кілв напуста. Мы патрабуем умяшчальства пракуратуры ў гэтую справу і віноўнікаў яе прыцягнуць да суровай адназначыці. К.

Брыгада дрэнна скарыстоўваецца

Чэрвень, 22.—(па телефону ад нашага юнкора).—Брыгада з 15 студэнтаў Белпдэхінікуму і 6 студэнтаў Комвузу імя У. І. Леніна накіраваныя ў савгас Раванічы на 4 працоўных дні заллазі адну сілосную яму ў 3.000 тон. Трэба адзначыць, што савгас дрэнна скарыстоўвае брыгаду—не перакідае яе на галоўныя вучасткі работы ў савгасе. А. Л.

Да адказнасці вінаватых у прарыве!

Колгас "Прасвет" Вагшэвіцкага с.с., Бярэзінскага р-ну арганізавана ў вясною г. г. Колгас пасля праведзенай вясення пасяўной кампаніі апынуўся ў вельмі цяжкім становішчы, таму, што ўся вёска Высокая Гара вышлі з колгасу, і на 400 га воранай зямлі засталася 5 гаспадарак. Партыйнай ічэйкай было пастаўлена пытанне перад комсамольскай ічэйкай і батрацка-бядняцкай моладзью аб тым, каб ня даць разваліцца колгасу. Праз некаторы час у колгас пачаўся прыліў. На сённяшні дзень колгас валічвае 20 чалавек. Уборка жыта праца пры вельмі цяжкіх умовах.

Да адказнасці вінаватых у прарыве!

На колгасных палёх ня ўбрана 17 гектараў аўсу, які паваліўся на зямлю і асыпаўся. Таксама асыпалася больш 3-х гектараў ільну, які і ня думваюць убіраць, гніе 15 гект. сенажаці. Асеньня пасяўная кампанія пад пагрозай зрыву. Колгас павінен засеяць 80 гектараў, а гной ня вывезен, ня ўзоран ніводны гектар. Зрыў асеньняй пасяўной кампаніі пагражае і ўборцы грэчкі і бульбы. Райарганізацыі, комсамол, профсаюзы Бярэзіншчыны павінны дапамагчы колгасу ліквідаваць прарывы. Колгаснік.

827 чалавек зааантрактавалі сябе за фабрыкай

Барысаў, 21. (Па телефону ад нашага юнкора). Рабочыя аўтаматнага цэху фабрыкі "Чырвоная Бярэзіна", абгаварыўшы адову ЦК УсеКП(б), далі абавязальства не пакідаць фабрыкі да канца пяцігодкі. На 20 верасня лік

УСІХ ЗААОНТРАКТАВАЎШЫХ СЯБЕ РАБОЧЫХ ПА ФАБРЫЦЫ ДАЙШОЎ ДА 827 ЧАЛАВЕК. у тым-жа цэху арганізавана связная брыгада, у якую увайшлі 12 лепшых ударнікаў. Кугель.

Піонэрыя Віцебску ў баку ад рэалізацыі адовы ЦК УсеКП(б)

Рашуча біць па опартуністых, якія недаацэньваюць піонэрскую арганізацыю, як памочніка партыі і комсамолу ў выкананні баявых задач соцыялістычнага будаўніцтва

Пры правярцы работы піонэрскай арганізацыі г. Віцебску было выяўлена, што арганізацыя не мобілізавана на барацьбу за прамфіплян, што некаторыя гаспадаркі недаацэньваюць піонэрскую арганізацыю, як дапаможніка партыі і комсамолу ў выкананні задач соцыялістычнага будаўніцтва.

200 чалавек на ўборку бульбы

Плешчаніцы, 22. (Па тэлеф. ад нашага юнкора). У колгасах раёну пачалася ўборка бульбы. Прафсаюзы і комсамольскія арганізацыі а таксама саматужныя арцелі і вучні сямгасі накіравалі брыгады для дапамогі на ўборцы бульбы. Усяго накіравана—200 чалавек.

Варасьнёўскі плян выканан на 90 проц.

Плешчаніцы, 22. (Па телефону ад нашага юнкора). Варасьнёўскі плян хлебазагатоўкі на 20 верасня па Плешчаніцкаму раёну выкананы на 90 проц. Трэба адзначыць, што пасобныя комсамольскія ічэйкі прымаюць слабы ўдзел у хлебазагатоўках.

XVI аб двух шляхах разьвіцця вёскі

(Канец. Пачатак гл. у № 211, 43*)

Будзем на заводзе да канца пяцігодкі

Працягваюць наступач заявы ад груп і пасобных рабочых, якія абвешчваюць сябе ўдарнымі і абавязваюцца не пакідаць завод да канца пяцігодкі.

Абвясцілі сябе ўдарнікамі

На агульным сходзе ўсе комсамольцы г. Рогачову абвясцілі сябе ударнікамі. Ячэйка профшколы і коопэрацыйных устаноў паставіла выкарыстаць усе свае выхадныя дні для работы на лесазаводзе. Ждан.

Прыкладзіце ўсе сілы для ліквідацыі прарыву

10 верасня адбыўся мітынг рабочых 13-га лесазаводу на пытаньне адовы ЦК УсеКП(б). У прынятай рэзолюцыі рабочыя выказалі гатоўнасць прыкладзіць усе сілы для ліквідацыі прарываў, Тут-жа некаторыя бралі на сябе абавязальства не пакідаць завод да канца пяцігодкі.

Комсамольская ічэйка свабодна твару на вытворчасці не паказвае. Распачалі працу на складанню пастоў "Чырвоная Зьмена". Такі пост ужо складзены на першай зямельнай расьпілоўнага цэху. ЛЕО.

Шлях соцыялістычны

Разьвіццё сельскай гаспадаркі ў нашым Саюзе пашло па іншым шляху разьвіцця, па шляху, прадвызначаным праграмай УсеКП(б)—"арганізацыя буйнага соцыялістычнага землеўладдзя", важнейшымі мерамі якое (арганізацыі) зьяўляюцца: 1. Устройства савецкіх гаспадарак, гэта значыць буйных соцыялістычных эканомій. 2. Падтрыманьне вобшчства, а роўна таварыстваў для грамадскай апрацоўкі зямлі. 3. Падтрыманьне сельска-гаспадарчых комунаў, як зусім добраахвотных саюзаў землеўладцаў для надзеньня буйнае агульнае гаспадаркі. Арганізацыя пачаб з савецкімі гаспадаркамі (савгаі)—сялянскіх вобшчстваў—сельска-гаспадарчых арцеляў, грамадскай апрацоўкі зямлі (гаспаў)—і сельска-гаспадарчых комунаў—гэта і ёсьць тая вялікая праграма соцыялістычнага ператварэньня сельскай гаспадаркі, праз вытворчэе коопэраваньне дробных селянскіх гаспадарак, якую абвешчаваньне ў артыкуле: "Аб коопэрацыі". Колгасы (гаспаў, арцелі, комуны)—гэта вытворчэе коопэрацыйнае прадпрыемства. Ці значае будаўніцтва колгасаў—будаўніцтва соцыялізму? Ці зьяўляюцца коопэрацыйныя прадпрыемствы прадпрыемствамі соцыялістычнымі? На гэтыя пытаньні даў адказ Ленін у артыкуле "Аб коопэрацыі", у якім

Шлях соцыялістычны

дарцы капіталістычных краін, можа быць толькі адзін радыял фэрмер, расьліснуты цяжкім гусенічым трактарам".

Рашэньні XVI зьезду—у масы

ён разглядаў грамадскую прыроду коопэрацыйнага прадпрыемства ў неперадзенай сувязі з існуючым ладам. Ленін пісаў: "Пры нашым існуючым ладзе прадпрыемствы коопэрацыйнага ладу зьяўляюцца ад прыватна-капіталістычных, як прадпрыемствы коопэрацыйнага ладу, але не адрозніваюцца ад прадпрыемстваў соцыялістычных, якія асыяваны на зямлі, пры сродках вытворчасьці, якія належача дзяржаве, гэта значыць—рабочай класе". На канфэрэнцыі аграрнікаў-марксыстаў т. Сталін падрабязна асьвятліў пытаньне аб грамадскай прыродзе колгасаў. "Чым азначаецца тып гаспадаркі—гаспадару т. Сталін,—відочна адносінамі людзей у працэсе вытворчасьці. Чым іншым можна азначыць тып гаспадаркі? Але ці-ж у колгасе ёсьць класныя людзей, якія зьяўляюцца ўласнікамі сродкаў вытворчасьці і класа "вольных" пазбаўленых гэтых сродкаў вытворчасьці? Ці-ж ёсьць у колгасе класныя эксплюататары і класныя эксплюатуемыя? Ці-ж колгас (у выглядзе комуны, зьябо арцелі (М. А.) не ўяўляе аграрна-дзялянна асноўных прылад вытворчасьці на зямлі, належачы да тае-ж дзяржавы? Якая маецца падстава сьцьвярджаць, што колгас, як тып гаспадаркі, не ўяўляюць адну з форм соцыялістычнай гаспадаркі? Урэшце колгасы—гаспадаркі соцыялістычнага тыпу. Будучы колгасы гэта значыць—будучыя соцыялізм, пераходзіць дорабна-сялянскую гаспадарку на соцыялістычны шлях разьвіцця. Справа калектывізацыі—гэта справа стварэньня соцыялістычнай грамады. Такі леныскі коопэрацыйны плян. М. Азарын.

ЗДАЦЬ У ТЭРМІН СРОДКІ ДЗЯРЖАВЕ

ЗАКАРАНЕЛАСЬЦЬ, РАСХЛЯБАНАСЬЦЬ ЦРК, РВК, САМПРАМСАЮЗУ І ІНШЫХ ОРГАНІЗАЦЫЙ ЗРЫВАЕ ВЫКАНАНЬНЕ ФІНАНСАВЫХ ПЛЯНАЎ

ГНАЦЬ З КІРАЎНІЦТВА ОПОРТУНІСТЫХ ТЫПУ РУСАКОВА

28-га верасня ЦК ЛКСМБ абвешчае ўсебеларускі налёт „Л. К.“ з мэтай праверкі работы органаў паводле мобілізацыі сродкаў

Пошта-тэлеграма

УКЛЮЧЫЦЦА ВА ЎДАРНУЮ КАМПАНІЮ!

Усім Райкомам ЛКСМБ

ЦК ЛКСМБ прапануе РАЙКОМАМ БЕЗАДКЛАДНА ўключыцца ў кампанію мобілізацыі сродкаў насельніцтва. Надаць кампанію ўдарны характар. Зьвярнеце асаблівую ўвагу на збор плячжоў у вёсцы. Разгарнеце шырокую кампанію па самаабкладаньню. Рашуча бярэцеся за сканчэньне падпіскі пазыкі і яе аформленьне, асабліва на вёсцы. Мобілізуйце актыўныя арганізацыі, дабейцеся ажыўленьня дзейнасьці камісіі садзейнічання.

Уцягненьне сродкаў вёскі ў касу ашчаднасьці праводзіцца неадпаведна дэману, у шмат якіх раёнах глядаецца адліў укладаў.

Ашчаднай справе аддаць максымум увагі, арганізуецца шырокая грамадзкая дапамога ўцягненьню сялянскіх укладаў, прыліву ўкладаў. Усямерна садзейнічайце выкананьню заданьняў па мобілізацыі сродкаў, па ўсіх іншых плячжоў, у прыватнасьці па наакупленьню, асабліва ў галіне сельска-гаспадарчай коопэрацыі.

На працягу верасня і кастрычніка месяцаў зрабце кампанію мобілізацыі сродкаў ударнай задачай комс молу. Застаўшыся дні верасня выкарыстаць на ліквідацыю прарываў. ОРГАНІЗУЙЦЕ 28 ВЕРАСНЯ НАЛЁТ „Л. К.“ ПА ЎСІМ РАЁНАМ З МЭТАМ ПРАВЕРКІ РАБОТЫ ОРГАНІЗАЦЫЙ ПА МОБІЛІЗАЦЫІ СРОДКАЎ. Аб ходзе кампаніі інфармуе ЦК ЛКСМБ.

Секратар ЦК ЛКСМБ ПАЛЯКОЎ.

Узмацніць увагу

Буйнейшыя ўклады ў сельскую гаспадарку, у сувязі з перабудовай яе на сацыялістычных пачатках, выкананьне плянаў хлебазагатоўчай і пасеўнай кампаній, фінансава-кредытнага пляну, узманьне грашоватага авероту, патрабуюць поўнага і хутчайшага паступленьня належачых з вёскі плячжоў.

Весткі, якія зараз маюцца, паказваюць, што мобілізацыя сродкаў вёскі працякае на месцах неадпаведна слаба, вяла, мясцовыя арганізацыі яшчэ не раскачаліся.

Замест таго, каб стаць сапраўднымі арганізатарамі, кіраўнікамі гэтай важнейшай палітычнай кампаніі, мясцовыя фінорганізацыі цягнуцца ў хвасце, ня ўмеючы нават свечасова скарыстаць ініцыятыву самога насельніцтва па дэтармінавай вышэйшай плячжоў.

Пераважаючым мэтам у рабоце зьяўляецца яшчэ і па сёньняшні дзень надзея на „самалёк“.

Між тым, узросшая лагоднасьць сялянства ў выніку калектывізацыі і шырока разгарнуўшага сацыялістычнага будаўніцтва вёскі, уплыве спрыяе хутчайшаму і поўнаму выкананьню плянаў мобілізацыі ўсіх сялянскіх плячжоў.

Трэба ж нарэшце ўясніць сабе, што прызначэньне на словах усёй важнасьці і адказнасьці задачы па мобілізацыі сродкаў вёскі і няпрывічана на справе выключна энэргічных мер да практычнага ажыўленьня, ёсьць найбольш яскравы выраз правага опартунізму на практыцы.

Зараз мы стамі на парозе 3-га году п'яцігодкі. Гэта абавязвае ўсіх пераключыць сваю работу на новыя, большыя тэмпы, каб абавязкова ў верасні зьявіліся вынікі выкананьня значнай часткі пляну мобілізацыі сродкаў вёскі.

Па-першае, — неабходна шырокая грамадзкая агіткампанія, дабіцца ўраўнаважанага аднаасобнасьці і колгаснікамі ўсёй важнасьці і выгады для плацельшчыкаў свечасовага ўнясьленьня належачых з іх плячжоў. Пры гэтым павіна быць звернута ўвага на ведучыя плячжоў прымяньня метаду адміністрацыйных націскаў на насельніцтва і зьменны ўстаноўленыя законам тэрміны ўплаты.

Па-другое, — зараз жа разгарнуць паўсюды, у кожным сельсавеце, у кожным сялянскім сацыялістычным саборніцтве з тым, каб і кастрычніка дабіцца паступленьня звыш паловы належачага к уплате с-г падатку, а па страхавых плячжоў звыш трэцяй часткі гадавога заданьня.

Па-трэцяе, — рашуча ўдарыць на „самалёк“ мэтам работы, стаўшы сапраўдным арганізатарам і кіраўніком кампаніі па мобілізацыі сродкаў.

Па-чацьвертае, — тэрмінова правесці вялікую арганізацыйна падрыхтоўчую работу па самаабкладаньню. Прыводзячы шырокую агіткампанію па растлумачэньню задач самаабкладаньня яго сэнсу і сутнасьці, трэба ва што-б там ні стала дабіцца стопроцэнтнага ахопу ім сялянства, аформленьня самаабкладаньня ў абмежаваных, устаноўленых законам межах і ўстаноўленьнем на агульных сходах тэрмінаў яго ўплаты з такім разьлікам, каб у кастрычніку і лістападзе месяцы паўсюды было закончана паступленьне належачых сум самаабкладаньня. Трэба з усёй рашучасьцю падкрэсьліць, што гэтая задача зьяўляецца ўплыве палітычнай, вярта толькі энэргічна прыняцца за работу.

Па-пятае, — да першага кастрычніка масавым энэргічным разгортваньнем работы па рэалізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“ трэба дабіцца выкананьня пляну рэалізацыі ў верасні—кастрычніку трох чвэртак усёй гадовай кантрольнай лічбы сельскай пазыкі.

Неадпаведна слаба разгортваецца ў вёсцы работа па рэалізацыі гэтай пазыкі. Асабліва ганебны лічбы рэалізацыі пазыкі сярод індыўідуальных сялянскіх гаспадарак. Між тым, дагэтуль ні фінорганізацыі, ні мясцовыя арганізацыі не праявілі дастаткова энэргіі ў мобілізацыі шырокіх працоўных мас вёскі вакол разьмяшчэньня пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“.

Па-шостае, — трэба ўсімі сіламі заахочваць і ўзмацняць прымяньне ў ашчаднасьці, коопэрацыю вольных сродкаў сельскага насельніцтва.

Па-омагае, — к першаму кастрычніку трэба поўнасьцю спагнаць запэчатаныя на сходах сельска-гаспадарчай крэдытнай сыстэмы, як пратэрмінаваны, так і тэрміновым.

Нарэшце, трэба зараз-жа разгарнуць масавую агіткампанію за максымальнае ўзмацненьне паенакапленьня ў спажывецкай коопэрацыі. Выключна слабыя тэмпы паенакапленьня ня могуць быць нічым апраўданы. Трэба ва што-б там ні стала ў верасні ўзмацніць паенакапленьне, адмовіўшыся ад старых метадуў работы і перашоўшы на сапраўды большыя тэмпы.

Невыкананьне або слабое выкананьне пляну мобілізацыі сродкаў насельніцтва павіна разглядацца як зрыў тых чарговых задач, якія ставяцца партыяй і савецкай уладай на вёсцы, як праяўленьне правага ўхілу ў практыцы.

Безадкладна пераключыцца на новыя, большыя тэмпы работы. Гэтага патрабуе ад нас партыя і ўрад, гэтага патрабуюць задачы сацыялістычнага будаўніцтва.

Аліноандраў.

Вынікі выкананьня заданьняў па мобілізацыі сродкаў нездавальняючы

У Савеце Народных Камісараў

На чарговым паседжаньні СНК пад старшынствам Старшыні Савету Народных Камісараў БССР тав. М. Галадзеда быў заслухан даклад Народнага Камісара Фінансаў аб ходзе мобілізацыі сродкаў насельніцтва на 20 верасня. Савет Народных Камісараў БССР прызнаў вынікі выкананьня заданьняў па мобілізацыі сродкаў нездавальняючымі і адзначыў, што нягледзячы на тое, што да 1-га кастрычніка засталася толькі адна дэкада, у справе мобілізацыі сродкаў да гэтага часу не настала пералому і работа ня стала ўдарнай.

Важнейшыя дырэктывы СНК аб забясьпечаньні паступленьня ўсіх абавязковых і добраахвотных плячжоў, асабліва па сялянскім сектары, ня выкананы.

Па цэлым шэрагу плячжоў сельскага насельніцтва заданьне зрываецца. Паступленьне страхоўкі вельмі нязначна. Кампанія па самаабкладаньню зрываецца з за марудасьці яе падрыхтоўкі і правядзеньня. Падпіска на пазыку „Пяцігодка—у чатыры гады“ праводзіцца неадпаведна. Аформленьне падпіскі значна зацягваецца, ашчадная справа ў заняпадзе. Пры значным росьце гр шовых ордэраў вёскі, уцягненьне гэтых грошай ў касу ашчаднасьці зусім нязначнае, а па шмат якіх раёнах глядаецца нават адліў укладаў.

СНК констатаваў, што коопэрацыя ня справілася з заданьнем па паенкапленьню, у выніку чаго плян збору паў сэрвану. Асабліва неадпаведна няабдынасьць у выкананьні заданьняў паказалі вытворчая сельска-

гаспадарчая жыл лёвая і саматужна-прамысловая коопэрацыі.

Грамадзянскія арганізацыі, у першую чаргу профсаюзы, не дабіліся сконцэнтраваньня ўвагі савецкай грамадзкасьці на пытаньні выкананьня пляну мобілізацыі сродкаў. Масы ня ўзяты на барацьбу за выкананьне фінансавых плянаў.

Выходзячы з усёго гэтага, Савет Народных Камісараў падкрэсьліў, што дадзеныя СНК аданьні па мобілізацыі, прымаючы пад увагу значна ўзросшую плацежаздольнасьць сельскага насельніцтва, зьяўляюцца зусім рэальнымі.

Усе цэнтральныя ўстановы і райвыканкомы, пад асабістай адказнасьцю кіраўнікоў устаноў і старшын РВК, павінны ўдарным парадкам дабіцца безадкладнага пералому ў працы і забясьпечыць поўнасьцю выкананьне ўсіх плянаў.

Пытаньне аб мобілізацыі сродкаў паставіць на кожным паседжаньні СНК і заслухоўваць даклады аб ходзе кампаніі па мобілізацыі сродкаў Наркомфіну, аднаго гарсавету і ня менш 10 старшын райвыканкомаў. Секратарыяту СНК кожны раз вызначаць раёны і гарсаветы, старшын якіх дакладваюць Сав. Народ. Каміс.

СНК БССР запраганавала ўсім РВК і гарсаветам зхоўваць самую строгу эканомію ў выдаткаваньні сродкаў. Усіх выдаткі на мерапрыемствы не першачарговай вагі сьць павінны быць скарачаны, альбо адтэрмінаваны на больш позьні тэрмін.

Усім установам бюджэтным і пазабюджэтным безадкладна правесць

намечаныя выдаткі ў мэтах максымальнага скарачэньня іх, альбо адтэрмінаваць на больш позьні тэрмін для выкананьня заданьняў ня першачарговай важнасьці, у тым ліку і па выдатках комунальнай гаспадаркі (дабрабыт гарадоў і г. д.). Усім бюджэтным установам і установам, якія знаходзяцца на гаспадарчым разр хуцку ў 2-х дзённы тэрмін (не пазьней 12 гадзіны 25 верасня) прадставіць у СНК перацэнку выдаткаў, якія павінны быць скарачаны, альбо перанесены на больш позьні тэрмін.

Мясцовым арганізацыям і РВК забараніць затрымліваць грашовыя сродкі фінансава-кредытных устаноў, у прыватнасьці сельска-гаспадарчых крэдытных таварыстваў. Віноўных у парушэньні гэтай пастановы аддаваць пад суд. Дзяржбанку ўстанавіць пільны нагляд за нормальным прытокам сродкаў з мясцовых кас у Дзяржбанку.

Сурова забараніць РВК і раённым арганізацыям выдаткаваньне на мясцовыя п трэбы тых сродкаў, якія прадназначаны для выкананьня асноўных дзяржаўных заданьняў.

Савет Народных Камісараў запраганавала Колгасцэнтру і спец. сыстэме с.-г. коопэрацыі забясьпечыць па сваіх сыстэмах сва ч союзу і поўную сплату паў і плячжоў па сходах Крэдытным Таварыствам, не дапушчаючы пратэрмінаваць. Райвыканкомы маюць узяць пад свой нагляд збор плячжоў у крэдытных таварыствах, дапамагаючы ім і прыродчына райвыканкомам і сельсаветам заслухоўваць выкананьне заданьняў па збору плячжоў.

ЗАКЛІК ПАРТЫІ ІХ НЯ ТЫЧЫЦЦА

(Аб ліквідацыі фінпрарыву і мобілізацыі сродкаў насельніцтва па горадзе Гомелю)

Адзова ЦК УсеКП(б) ад 3 верасня з усёй рашучасьцю адзначыла, што праміфілія стайць пад пагрозай зрыў, што гэтым самым становіцца пад пагрозу і выкананьне праграмы 3 году п'яцігодкі.

Выкананьне гэтых задач у Гомелі праводзіцца вельмі дрэнна. Брыгада Галоўкасы БССР з першага дня свай работы сустрэлася з паспўнасьцю і халатнасьцю і пасобных арганізацый гораду. Калі на 20 верасня была склікана нарада гарадзкіх партыяў, дык за выключэньнем прадстаўніца ад Гарпромбюро ніхто не зрабіў ласкі зьявіцца. Гэта гаворыць аб права-опартуністычнай павольнасьці ў выкананьні задач партыі з боку некаторых арганізацый Гомелю. На другі дзень зьявілі кім дзяжэсцыямі ўдалося склікаць нараду актыву (ня было прадстаўнікоў ад гаркому КП(б)Б і ЛКСМБ). На нарадзе быў пастаўлен даклад загадчыка касы аб становішчы арганізацыі пазыкі „Пяцігодка—у чатыры гады“ і мобілізацыі ашчадных сродкаў. Народаў прыняты шэраг прапановаў аб далейшым разгортваньні работы.

У гэты-ж дзень на нарадзе ўсіх работнікаў гарсавету і членаў секцыі гарсавету былі разьмеркаваны прадпрыемствы і ўстановы для праверкі ходу падпіскі на пазыку „Пяцігодка—у чатыры гады“.

Гарсаветам таксама арганізаваны брыгады для спагнаньня недамак і мобілізацыі сродкаў шляхам уцягненьня новых укладаў. Брыгады павінны даць яскравы малюнак праробленай мясцовымі арганізацыямі работы.

Гомельская профарганізацыя з злычынным халадком адносіцца да справы энэргічнай мобілізацыі усёй працоўнай грамадзкасьці навакол гэтых задач.

Вось характэрны факт адносі профсаюзаў да гэтай важнейшай палітычнай задачы:

На просьбу паставіць інфармацыю ў канцы канфэрэнцыі профса-

юзаў аб мобілізацыі сродкаў насельніцтва, прэзыдыум канфэрэнцыі адказаў: „мы ня можам зацягваць работу нашай канфэрэнцыі“.

Комсамол ганебна плячэцца ў хвасце

Комсамольская арганізацыя, групы „лёгкай кавалерыі“, п'ячэр-аганізацыя да гэтага часу нічога не зрабілі ў гэтым напрамку. 22-га верасня, на заключным паседжаньні гарадзкой канфэрэнцыі КСМ таксама адмовілі даць слова для інфармацыі.

Надзвычайна прыкра глядзец на тое, што нават супрацоўнікі Ашчадкасы вельмі даўна асведомлены аб прарывах, якія маюцца ў ашчадных касах. Ішчэ дагэтуль не прапрацована адзова ЦК УсеКП(б), мясцом плячэцца ў хвасце мас. Старшыня мясцому, член партыі тав. Русан, замест баявой ударнай работы займаецца хныканьнем, ня верыць у свае сілы і заўважэ, што, моў, „супрацоўнікі нічога канкрэтнага ў мобілізацыі сродкаў зрабіць ня могуць“.

Па ініцыятыве пасобных работнікаў некаторыя супрацоўнікі мобілізаваліся на заканчэньне ў

тэрмін паўгодавае зводкі, запущанасьць у бухгалтэрыі, а таксама на актывны ўдзел у мобілізацыі сродкаў і ліквідацыі прарываў шляхам праверкі работы на прадпрыемствах і ўстановах.

Стайка на самацён

На 20-е верасня па Гомелі, Рэчыцы і Ветцы аданачыўся адліў укладаньняў у суме 29,587 руб., ня лічачы 24,000, якія засталіся на 1-ае верасня.

Тлумачыцца гэта тым, што самі работнікі не прадуляюць ніякай ініцыятывы ў ашчаднай справе, спадзяюцца на авось „і бяз нас гэтую работу правядуць“.

Гэтым права-опартуністычным думкам і дзеям трэба пазбавіць канец. Трэба моцна памятаць, што паспяховае выкананьне кампаніі, мобілізацыя рэсурсаў, ускладзеныя на Ашчадкасы, можа быць ажыццэўлена толькі пры ўмове баявых тэмпаў работы. Трэба прыцягнуць усю працоўную грамадзкасьць на вырашэньне гэтых баявых задач сьвёшняга дня. Комсамолія Гомельшчыны, за табою слова!

Брыгадзір Галоўкасы БССР Лявонка.

Субота у суботу, 27 верасня, а 7 гадз. увеч.
27 у памяшканьні рэд. газ. „Зьвязда“
верасня склікаецца

СХОД РАБОРАЎ ВЫТВОРЧЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ
Сустрэча рабюраў з брыгадай ЦК УсеКП(б) і ЦКК-РСІ
НА ПАРАДКУ ДНЯ:

1. Уступнае слова ад брыгады ЦК УсеКП(б) і ЦКК-РСІ.
2. Аб Усесяюзным рабюраўкім паходзе.

На сход павінны зьявіцца ўсе члены рэдкочэгіі шмат тыражак і насьценных газет, рабюры і насьценныя настуны прадпрыемстваў: зав. „Энэргія“, Гарбарні „Большавік“, зав. „Камунар“ швэйц. ф-кі „Кастрычнік“, абут авай ф-і ВСНГ, Менскага чыгуначнага вузла-гугу „Пралетары“, шчотачнай ф-кі і зав. „Дрэвапрацоўшчык“.

Сэктары масавай работы рэдакцыі „Зьвязда“, „Рабочий“, „Акцябр“, „Савецкая Беларусь“ і „Чырвоная Зьмена“.

Тэхніка ў баі

У АДКАЗ НА АДОЗВУ ЦК УсёКП(б) МАГУТНАЙ ХВАЛЯЙ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАГА СПАБОРНИЦТВА І УДАРНИЦТВА ВАЙСКОВЫЯ ЧАСТКІ ПАЙШЛІ У МАНЭЎРОВЫЯ БАІ ЗА АЎЛАДАНЬНЕ ТЭХНІКАЙ, УДАСКАНАЛЕННЫМІ ФОРМАМІ СУЧАСНАГА БОЮ, ЗА ВЫСОКУЮ ЯКАСЬЦЬ БАЯВОЙ ПАДРЫХТОЎКІ

Байцы паказалі сапраўдныя прыклады баявога рэволюцыйнага энтузіязму і ўдарных бальшавіцкіх тэмпаў работы

МАШЫНЫ ІДУЦЬ...

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

У мястэчку П. трыбога...
 З абодвух бакоў усё набліжаецца і набліжаецца грукат гарматных страляў.
 Гэта першыя (сигнальныя) стралы з боку чырвоных, вястуны надыходзячай бойкі.
 „Сінія“ ня дрэмлюць...
 Яны сконцэнтравалі ў мястэчку вялікія сілы. Яны падрыхтавалі ўсе сродкі абароны.
 Але...
 Загружалі гарматы, зарагаталі на поўны ход кулямёты. Чырвоныя адкрылі на мястэчку жорсткі агонь. Мясцічка заварушылася.
 „Сінія“ бегаюць, аб нечым крычаць...
 Жыхары перападохаліся. Упалішыся ўгору вачыма, мітусяцца на вуліцах.
 — Самалёты... самалёты, — хваляй праймчалася па часьнях.
 Высока ў воблаках затрашчалі кулямёты.
 Адзінаццаць чырвоных самалётаў абкружылі мястэчка, адкрылі сільны кулямётны агонь па ворагу.
 Вораг дрогнуў...
 Штаб паспешна „з матаў свае вудачкі“ і першы пакінуў мястэчка. Яшчэ некалькі хвілін і „сінія“, час ад часу пастрэльваючы, пачалі шпарка адступаць.
 — Чырвоныя, чырвоныя...
 Машыны ідуць...
 — Танкі, аўтамабілі — пракацілася новая хваля людзкіх галасоў.
 3-за горкі паказалі свае насы сталёвыя страляды.
 — Глядзі, глядзі, Шпілі! — тармошыць за рукаў суседа прыхаў-

шы на рынак селянін. І яны разам усталіліся на машыны.
 І вось паказаліся людзі.
 Людзі на машынах, людзі ў машынах. На гумавым халуду, на гусеніцах. Дарогай і поцем. Гэта рухаецца наша тэхніка. Гэта паказвае магутнасці нашай соцыялістычнай індустрыялізацыі.
 Яшчэ зусім ня так даўно, уяршыню, як вопыт, у арміях багацейшых капіталістычных краін увалі моторызаваныя часткі, механізаваныя граматы, — і наша Чырвоная армія зараз не адстае.
 Рухавіцы машын нязвычайна. Яны віхурай зьяўляюцца там, дзе іх не чакаюць і з усёй сілай адкрываюць агонь па ворагу. У гэтым галоўная каштоўнасць механізаваных частак. Гэта яны, пры ўзаемадзейні коньніц, заўладалі галоўным апорным пунктам „сініх“ і прадралі канчатковую перамогу чырвоным на 3-ці дзень жорсткіх баёў.
 Байцы мехчасткі працуюць з асаблівым захвапленнем і цікавасцю.
 — У нас няма звычайнага кроку, — гаворыць чырвонаярмейск мехчасткі.
 — У нас большасць рабочыя, тры чвэрці байцоў — уданікі! Мы даб'ёмся на манэўрах таго, каб уся мехчастка стала ўдарнай, — дадае чырвонаярмейск-мотоцикліст.
 — Мы ніколі ня робім лішніх непатрэбных прабегаў без мэты, — ваяўліе група чырвонаярмейцаў у чорных скуранках.

Машыны хутка пасоўваюцца, грукочучы па шашы.
 Паабала дарогі, дзясаткамі, то там, то тут стаяць прышоўшыя з бліжэйшых вёсак сяляне, каб паглядзець на падбачаныя машыны.
 — А праўду гаворыць наша ўлада. Відаць не такія штукі вырабляюць. Маладзец Савет за гэта, — сказаў адзін ішчэ малады селянін.
 — Раней неяк ня верылася, што казалі на сходах гарадзкіх дэлегаты — кажа другі дзядзька.
 — Я ніколі ня сьніў, што ўбачу сваімі вачыма такія найцікавейшыя машыны, — дрыжачым голасам кажа 86 гадовы дзядок з вёскі К.
 Але самі байцы мехчасткі не адразу змагі выкарыстаць гэныя машыны — найлепшую прадметную агітацыю за нашу індустрыю.
 Слабавата пастаўлена работа сярод насельніцтва, з якім увесь час прыходзілася спатыкацца.
 Хаця тэхніка і не патрабуе лішняй агітацыі, бо яна сама за сябе гаворыць, але гэтага ўсё-ж ткі мала.
 * * *
 Байцы БВА на гэтых сваіх манэўрах блізка спаткаліся ў бойцы з удасканаленай тэхнікай. Гэта ішчэ з большай сілай узмаціла іх веру ў моц савецкай індустрыялізацыі, у баявую моц нашай слаўнай, поўнай героізму, рабоча-сялянскай Чырвонай Арміі.
 Ал. Адашчык.
 22-IX-30 г.,
 раён манэўраў.

Пошта-тэлеграма

Операцыйная зводка з фронту

Баявыя дзеі часьцей пачаліся ўноч з 18 на 19 верасня.
 Абуды бакі — чырвоныя і „сінія“ занялі свае пазыцыі.
 Перад часьцямі стаялі задачы: чырвоным — утрымаць чыгуначны вузел; „сінім“ — захапіць яго.
 19-га верасня, а 6-й гадзіне раніцы, адбылася першая жорсткая сутычка перадавых часьцей абодвух бакоў па ўсім фронце.
 Першы дзень баёў паказалі вялікую дысцыплінаванасць і жаданьне байцоў абодвух бакоў змагацца да пераможнага канца.
 Вайсковыя часткі абодвух бакоў паказалі сваю высокую тактычную вывучку, сваю здольнасць змагацца пры ўсялякіх абставінах і супроць розных відаў тэхнічных вайсковых сіл.
 На другі дзень манэўраў бакі вялі бой, выконваючы рашэйшыя задачы.

Трэці дзень быў характэрны тым, што чырвоныя, згрупаваўшы свае сьвежыя сілы, перайшлі ў рашучае наступленне на праціўніка.
 К канцу дня чырвоныя абышлі фланг „сініх“, чым стварылі для іх надзвычайна цяжкія абставіны.
 Манэўравыя баі працягваюцца бесперапынна трое сутак. Ня гледзячы на гэта, ваіцкаўленасць байцоў з кожным часам узрастае. У кожнага зьяўляецца жаданьне наступіць, бязлітасна біць „ворага“.
 У час бою Н-ска корпус выпускаў друкаваную газету.
 Насельніцтва вельмі гарача спатыкае праходзячыя вайсковыя часткі. Асабліва гэта наблідаецца з боку колгаснікаў і рабочыя савгасаў.
 Надзвычайна добра працуе РОКБ, выяўляючы здольнасць работы ў баявых абставінах.
 Ал.

Манэўры БВА на экране

Экспедыцыя Белдзяржкіно робіць відыкі асобных эпизодаў манэўраў часьцей БВА.
 Маркуецца выпусьціць кіно-фільм у дзвюх частках, каля 2000 мэтраў.

БелТРАМ на манэўрах

Беларускі Тэатр Рабочай Моладзі які выехаў для абсэрвоўвання вайсковых манэўраў, паспеў паказаць ужо некалькі сваіх пастановак.
 Як толькі прыпыніцца тая ці іншая частка на сталяну, БелТРАМ зараз-жа раэртывае сваю дзейнасць.
 Сярод чырвонаярмейцаў і насельніцтва вёсак і колгасаў БелТРАМ карыстаецца вялікім посьпехам.

Шчырая падзяка колектыву БДТ-2

Колгаснікі „Чырвонай Зоркі“ прыносяць шчырую падзяку бригадзе Беларускага 2-га Дзяржаўнага Тэатру, якая за 2 дні сваёй працы ў колгасе агрэбла і злажыла каля 100 коп. сена, агрэбла і вывезла з поля 6 вазоў канюшыны, дапамагала збіраць і падвозіць вялікія корм для сілосаваньня і зрэзада і залажыла ў сілосную яму каля 1000 пудоў корму.
 Сваёй шчырай працай бригада значна дапамагла ўборцы ураджаю. Апрача дапамогі на падэх бригада прыняла ўдзел у культвечары. Колгас „Чырвоная Зорка“.

Тысячы пролетараў ідуць у КПН і КСМН

БЭРЛІН, 20. Па ўсіх раёнах Нямеччыны наблідаецца рост арганізацыйна-партыйнага і камсамола. Так, у Бэрлін-Брандэнбургскай акрузе за апошні час камсамолаў удзінута 717 новых членаў. Арганізавана 14 новых вытворчых ячэек, 12 тэрытарыяльных груп і адна група юнацкай рэволюцыйнай профпапозыцыі.
 Пачынаюць таксама арганізоўвацца юнацкія атрады рабочых самаабароны на прадпрыемствах.
 У Хамніцы (Саксонія) за апошнія дні дзякуючы энэргічнай дзейнасці штурмавой юнацкай бригады, уцягнута ў партыю 55 новых членаў і ў камсамол — 26. У раёне арганізаваны 3 новыя мясцовыя ячэйкі.

Шмат дзе наблідаецца пераход членаў соцыял-дэмакратычнай партыі ў камуністычную. Так, у Брайдэ (Баварыя) у комарганізацыю ўступіла 7 членаў соцыял-дэмакратычнай партыі.
 У Любэне (Рурская вобласць) у комарганізацыю ўступіў старшыня мясцовай соцыял-дэмакратычнай арганізацыі.
 Наогул, у Рурскай вобласці рост кампартыі асабліва прыкметны. Так, у Рэклінхаўзэне ўступіла 100 новых членаў, у Любэне — 62. Акрамя таго, 15 маладых рабочых уступіла ў камсамол. У Адрэхтэ 18 рабочых арганізавалі новую мясцовую ком. ячэйку.
 У Эрфурце на двух масавых сходах 60 рабочых падалі залвы аб уступленні ў партыю.

Заходняя Украіна ў полімі тэрору

ВАРШАВА, 22. Тэрорыстычная дзейнасць на Заходняй Украіне з кожным днём набывае ўсё больш шырокія памеры. Мінулай ночы ў Украінскай пачатковай школе на Львова выбухла бомба. Пашкодзаны тры школьныя ааі. Бомба была падложана ў шафу дырэктара школы. Паліцыя мяркуе, што украінскія тэрорысты хавалі ў школе ўзрматы матар'ялы. Зроблены арышты. Уночы, з суботы на нядзелю, у

Тарнопальскім ваяводстве зроблена 12 падпалаў. За апошнія дні ў адной толькі мясцовасці Куроўцах спалена 50 польскіх гаспадарак. У сувязі з гэтымі падпаламі арыштавана 22 украінскіх рэвалюцыйных. Падпалы мелі месца і ў іншых ваяводствах Заходняй Украіны. Паўтараюцца выпадкі страляніны ў паліцэйскіх. Польскія ўлады на Заходняй Украіне паслалі карную экспедыцыю.

Буйныя посьпехі Чырвонай арміі Кітаю

ШАНХАЙ, 3. Фучжоу (галоўны горад Фуцзянскай правінцыі) паведамляюць аб наступленні Чырвонай арміі ў павеце Уцзі (на паўночным усходзе про іны Гуандунь). 12 корпус Чырвонай арміі, які налічвае больш 5000 чал., прасоўваецца ў бок усходняй ракі на Гуандунь. Корпусам заданы пункты на мяжы правінцыі Гуандунь — Фуцзянь. Чырвонаярмей-

скі корпус, на чале якога знаходзіцца Хуан Цзі-мін, апэруе на ўсходзе правінцыі Цзянсі. Пасля заняцця Вейніань (буйны цэнтр фарфаравай прамысловасці) чырвонаярмейскія часткі накіраваліся ў бок павегаў Лошань, Вэ нянь і Юдзянь. Цэлы рад чыгуначных станцый недалёка Цзю-Цзюна (буйны горад правінцыі Цзянсі на беразе Янцзы) заняты Чырвонай арміяй.

Паведамленьні

Сьбня, 25-IX—30 г., а 6-й гадзіне ўвечары, у памяшнаньні ФРК ЛКСМБ адбудзецца нарада мобілізаваных на Дабра таварышоў.
 Яны мобілізаваных абавязкова пад адназначнасьцю сэкратараў ячэй.
 Сьбня, а 8-й гадзіне ўвечары, у памяшнаньні Култ. Сэктару ЦОПСБ, пасяджэнне Штабу ўраўніцтва самаправеркі фіз. культ. арганізацый профсаюзаў.
 Вылікаюцца т. т.: Левіна (Шчотач. ф-ка), Бергер (1-я Друкарня), Штэйні (Штэйнікі), Козьян (Мархарч), Елі (Энэргія), Нацовіч (Хлебзавод), пеняльман (Друкары), Тайц (Будаўніні), Чэнатоўні („Бальшавік“), Галігардаў (Дрэвапрацоўнікі), Ержэмбінці (Мэталісты), Бруко (Сіары. ф-ка), Урман (Мэдаліпрацы), Ільін (Дрэвапрац.), Сакалаўні (чыгуначнікі), Тарасіні (чыгун.), Камароўні (Мэталісты), Кітайчы (Харчовні), Далёўні (Саўгандаль-служба.), Пестрынаў (Дрэвапрац.), Мэхані (Окурніні), Норузі (Друкары), Тарабанаў, Архіпенка і Рагаўцова.

27-IX, а 6 гадзіне, у памяшнаньні ФРК ЛКСМБ адбудзецца пасяджэнне не канфліктнай камісіі ФРК ЛКСМБ. Вылікаюцца: Нявідовіч (Лошыцкія яч.), Фішкі (яч. мэдсапрацы), Дубсон, Бабровіч (яч. цагельні. зав.), Блязман (адд. хлебзаводу), Гантман (саюз. будаўнічы), Рубінштэйні, Ротштэйні (яч. саюз. друкарні) Гучко, Выдумчык (профшк. будаўні.), Брэгер, Златкіна (яч. ф-кі Чырвоны тэкстылішчык), Камешка, Фрыдман, Карыжыцкі (яч. МББ), Агралаў (яч. ЦСУ), Гарачка, Калевіч, Трапашка, Кукар (яч. БПТ), Фрыдман, Фэльдман (скар. няжная ф-ка), Цымаповіч, Яर्मольчыні, Сэрман, Сенькевіч, Шышко, Курчыні, Цытарэнка (яч. міліцы).
 Усе пералічаныя таварышы пачынаюць у гэты раз, у выпадку няўдкі справы будуць разглед ця зноў.
 Павінны зьявіцца сэкратары пералічаных ячэй і забясьпечыць яўку ў клікемах таварышоў.
 Яўка сяброў РКК абавязкова.

Адказы рэдактар—Рэдиология

МАГІЛЕЎСКІ дарожна-будаўнічы тэхнікум

— А Б В Я Ш Ч А Е —

што прыём заяў па групе рабочыя працягнуты да 30 верасня.
 Да заявы патрэбна далучыць анкету і ўсе неабходныя дакуманты, згодна даведніку НК Асветы.

ПАЧАТАК ЗАНЯТКАЎ:

на першым курсе — 5 кастрычніка, на другім курсе — 1 кастрычніка

Іспыты няскончыўшым сямігодку — 2 кастрычніка. Задача абавязковых работ па тэорытычных дысцыплінах для студэнтаў другога курсу — 25 верасня.

АДРАС: ЛЕНИНСКАЯ ВУЛЦА, 43.

Частка студэнтаў забясьпечваецца стыпэндыяй і інтэрнатам.

За начальніка тэхнікуму ПАЎЛАЎ.

Прыём заяў на Месьціслаўскія (г. Месьціслаў) аднагадовыя Пэдукорсы Працягнут да 1 кастрычніка

Большасць студэнтаў забясьпечвацца Інтэрнатам і стыпэндыяй.